



З ЮБІЛЕЕМ, НАВАГРУДАК!

У гэты горад немагчыма не загахацца, не паддацца яго чарам. Горад-містэрыя, горад-цытадэль, горад-легенда... Горад, якому паспяхова ўдаецца падманваць хуткаплынны час, наталяцца яго магічным подыхам... І ўсё гэта – пра старажытны Навагрудак. 23-25 жніўня тут з размахам адсвяткавалі 980-годдзе першай летапіснай згадкі аб горадзе. У нядзелю аматараў мастацкага слова запрасіў святочны літаратурна-музычны салон «Горад натхнення» на пляцоўцы Дома-музея Адама Міцкевіча.

Адкрыў мерапрыемства старшыня Навагрудскага райвыканкама Сяргей Чаркоўскі. У сваёй прамове кіраўнік раёна падкрэсліў важнасць традыцый у сучасным свеце і незаменную ролю літаратуры ў справе іх працягу і ўзбагачэння. Госці шчыра і красамоўна віншавалі Навагрудак і навагрудчан з такой прыгожай датай. Сталічныя пісьменнікі Рагнед Малахоўскі, Павел Гушынец, Кацярына Хадасевіч-Лісавая, Іна Фралова, Алесь Кузняцова яскрава распавядалі пра сваю творчасць, адказвалі на пытанні чытачоў, прэзентавалі свае кнігі – прадукцыю Выдавецкага дома «Звязда». Да ўдзелу ў працы салона далучылася дэлегацыя Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Кожны з прыёманскіх творцаў пастараўся прадставіць свой уласны вобраз Навагрудка. Паэтэса Таццяна Яцук (Навагрудскі раён) кранальна распавяла пра сваю малую радзіму, вёсачку Радагошча і агучыла лірычныя прысвячэнні ей. Краязнаўца з Карэліч Святлана Кошур таксама паходзіць з гэтых мясцін, усё жыццё як даследчык піша пра Свіцязянскі край. Сваё выступленне Святлана Андрэеўна прысвяціла лёсу і творчасці мясцовага мастака і паэта Валянціна Рамановіча. Паэтэсы з Гродна Кацярына Каламійцава і Вольга Алізар звязалі з Навагрудкам старонкі сваёй біяграфіі; чым не падстава для настальгіі і ўдзячнасці гораду-юбіляру! Малады паэт Андрэй Дарожкін прыехаў на свята, каб падарыць свае лірычныя прызнанні і натхніцца непаўторным духам часу, які адчуваецца тут на кожным кроку. Дзмітрый Радзівончык падарыў Навагрудскай раённай бібліятэцы аўтарскі

акраверш «Навагрудак» (паэтычны сувенір, які чытаецца па гарызанталі і па вертыкалі). Таксама гродзенцы падарылі галоўнай бібліятэцы раёна (дырэктар Ірына Міхайлаўна Царук) свае кнігі з аўтографамі. Роллю мадэратара святочнай літаратурнай імпрэзы выканала тэле- і радыёведучая Вольга Венская. З музычнымі падарункамі выступіў струнны квартэт «Амадэус». У фінале працы святочнага салона былі ўзнагароджаны пераможцы літаратурнага конкурсу «Зямля, што дорыць натхненне», юныя пісьменнікі Навагрудчыны. Пасля заканчэння літаратурнага свята гасцей запрасілі на экскурсію па ДOME-музеі Адама Міцкевіча.



Прадстаўнікі дэлегацыі літаратурнай Гродзеншчыны ў ДOME-музеі А. Міцкевіча

І ўсё ж такі горад – гэта перш за ўсё людзі. Унёсак кожнага ў трохдзённае феерычнае святкаванне юбілею і ў зладжаную работу камернага літсалона, безумоўна, заслугоўвае падзякі. У 980-годдзі першай летапіснай згадкі пра Навагрудак звяртае на сябе ўвагу яшчэ адна знакавая для нас лічба – 80. Яна нагадвае, што ўсё ўзаемазвязана нават у вельмі багатай на падзеі гісторыі. 80-годдзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 80-годдзе ўтварэння Гродзенскай вобласці, 90-годдзе Саюза пісьменнікаў Беларусі – сакральныя вехі вялікага шляху. Работнікі культуры, пісьменнікі, чытачы, прадстаўнікі ўлады: сёння, у Год якасці мы крочым разам, каб узняць нашу агульную справу на новы якасны ўзровень.

САЮЗ ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ
Гродзенскае абласное аддзяленне

На фота: літаратары Гродзеншчыны ў юбілейным Навагрудку. 25 жніўня 2024 года.



Таццяна Яцук



Святлана Кошур



Кацярына Каламійцава



Дзмітрый Радзівончык



Вольга Алізар



Андрэй Дарожкін




Д. М. Радзівончык і І. М. Царук



Традыцыйная на такіх мерапрыемствах аўтограф-сесія











2



3

4



5

6






Праводзіць экскурсію вядомы краязнавец, аўтар пяці кніг Мікалай Паўлавіч Гайба



А. Міцкевіч у перакладзе на кітайскую мову





З дырэктарам Дома-музея А. Міцкевіча Ганнай Апановіч

Фота

Віктара Іванчыкава,
Анатоля Яцука,
Вольгі Алізар,
Кацярыны Каламійцавай,
Андрэя Дарожкіна